



БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ
Навукова-даследчая лабараторыя гідраэкалогіі,
Нарачанская біялагічная станцыя імя Г.Г. Вінберга



Дзяржаўная прыродаахоўная ўстанова
НАЦЫЯНАЛЬНЫ ПАРК "НАРАЧАНСКІ"

Інфармацыйны ліст № 3

V Міжнародная навуковая канферэнцыя

«АЗЁРНЫЯ ЭКАСІСТЭМЫ: БІЯЛАГІЧНЫЯ ПРАЦЭСЫ, АНТРАПАГЕННАЯ ТРАНСФАРМАЦЫЯ, ЯКАСЦЬ ВАДЫ»,

прысвечаная памяці чл.-кар. НАН Беларусі, прафесара А.П. Астапені

12 – 17 верасня 2016 г.

Вучэбна-навуковы цэнтр «Нарачанская біялагічная станцыя імя Г.Г. Вінберга»,
к.п. Нарач, Мядзельскі раён, Мінская вобласць, Беларусь

ПАВАЖАНЫЯ КАЛЕГІ!

Працягваем знаёміць Вас з апошнімі навінамі аб ходзе падрыхтоўкі канферэнцыі.

Нагадаем, што **працягваецца перыяд рэгістрацыі** ўдзельнікаў канферэнцыі і **прыёму тэзісаў дакладаў**, які працягнецца да **1 чэрвеня 2016 г.**

Падрабязная інфармацыя аб рэгістрацыі і афармленні тэзісаў была дадзена ў 2-м інфармацыйным лісце (таксама даступна на сайце <http://bio.bsu.by/hydrobio/news.html>).

Калі ласка, дасканалы вычытвайце тэзісы!

Арганізацыйны ўнёсак за ўдзел у канферэнцыі (**50 \$**, альбо эквівалентная сума ў расійскіх ці беларускіх рублях) аплачваецца банкаўскім пераводам да **1 ліпеня 2016 г.** (рэквізіты ёсць ў 2-м інфармацыйным лісце) альбо, па ўзгадненні з Аргкамітэтам, па прыездзе на канферэнцыю.

Звяртаем увагу, што Аргкамітэт канферэнцыі прыняў рашэнне дазволіць **дыстанцыйны ўдзел** у канферэнцыі (ўнёсак за публікацыю тэзісаў ў зборніку матэрыялаў канферэнцыі складзе **15 \$**), а таксама знізіць памер арганізацыйнага ўнёску да **30 \$** для **маладых навукоўцаў** (да 35 гадоў) пры асабістым удзеле.

Пры публікацыі другіх (трэціх) тэзісаў ад аднаго ўдзельніка канферэнцыі **ўнёсак за дадатковую публікацыю** складзе **10\$**.

ЖЫЛЛЁВЫЯ УМОВЫ

Аргкамітэт плануе рассяленне ўсіх удзельнікаў канферэнцыі ў **санаторыі "Нарачанскі бераг"** ў крокавай даступнасці ад УНЦ "Нарачанская біялагічная станцыя імя Г.Г. Вінберга", у сувязі з чым правядзенне часткі канферэнцыйных мерапрыемстваў плануецца на базе Біястанцыі. На сайце санаторыя можна азнаёміцца з умовамі пражывання <http://www.narochbereg.by/index.php/living> і расцэнкамі, якія ўключаюць поўны комплекс харчавання <http://www.narochbereg.by/index.php/prices>

Браніраванне нумароў для ўдзельнікаў канферэнцыі пачнецца з 16 траўня 2016 г. У санаторыі патрабуецца поўная перадаплата за час пражывання, аплаціць забраніраваныя месца будзе неабходна да пачатку жніўня. Пры браніраванні нумароў на сайце санаторыя <http://www.narochbereg.by/index.php/bron> ў апошнім пункце «Паведамленні і пажаданні», калі ласка, пазначце: **«Удзел у канферэнцыі «Азёрныя экасістэмы...»**

Увага! Колькасць нумароў у санаторыі абмежавана. Пры познім браніраванні Аргкамітэт не гарантуе наяўнасці свабодных месцаў або нумароў жаданай катэгорыі.



ПАРТНЕР НАШОЙ КАНФЕРЭНЦЫІ – ЖУРНАЛ СІБІРСКАГА ФЕДЭРАЛЬНАГА УНІВЕРСІТЭТА

Выбраныя працы, прадстаўленыя на канферэнцыі, будуць рэкамендаваныя Навуковым Саветам Аргкамітэта да апублікавання ў Журнале Сібирскага федэральнага ўніверсітэта. Біялогія / Journal of Siberian Federal University. Biology

Журнал уключаны ў базы дадзеных «Russian Science Citation Index» і «Zoological Record» на платформе «Web of Science».



Па дамоўленасці з рэдкалегіяй, будзе апублікаваны спецыяльны выпуск гэтага часопіса, у які ўвойдуць каля 10 абраных прац, прадстаўленых на канферэнцыі. Артыкулы будуць апублікаваныя бясплатна для аўтараў.

Адбор найбольш цікавых і значных работ для спэцвыпуску часопіса будзе праводзіцца членамі Аргкамітэта па выніках разгляду тэзісаў, якія паступілі (папярэдняя стадыя) і непасрэдна саміх дакладаў, прадстаўленых на канферэнцыі (заклучная стадыя). У далейшым аўтары выбраных прац змогуць падрыхтаваць рукапісы сваіх артыкулаў на рускай або ангельскай мовах ў адпаведнасці з требованиями издания (journal rules http://journal.sfu-kras.ru/sites/journal.sfu-kras.ru/files/rules-bio_0.pdf).

Аргкамітэт ажыццяўляе папярэдні «кантроль якасці» на адпаведнасць правілам часопіса. Пададзеныя рукапісы будуць праходзіць "сляпое" рэцэнзаванне пры ўдзеле як мінімум двух міжнародных экспертаў з адпаведных абласцей ведаў.

РАСКЛАД РАБОТЫ КАНФЕРЭНЦЫІ

12 верасня

- 8⁰⁰ – 16⁰⁰ – Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі на геаграфічным факультэце БДУ (г. Мінск)
- 14⁰⁰ і 16⁰⁰ – Ад'езд удзельнікаў да месца правядзення канферэнцыі (к.п. Нарач)
- 14⁰⁰ – 18³⁰ – Рэгістрацыя ўдзельнікаў у санаторыі «Нарачанскі бераг» (к.п. Нарач)
- 18³⁰ – 19³⁰ – Вячэра

13 верасня

- 8³⁰ – 9³⁰ – Сняданак
- 9⁰⁰ – 9³⁰ – Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі
- 9³⁰ – 10⁰⁰ – Урачыстае адкрыццё канферэнцыі
- 10⁰⁰ – 11³⁰ – Пленарнае пасяджэнне
- 11³⁰ – 12⁰⁰ – Кава-паўза
- 12⁰⁰ – 13³⁰ – Пленарнае пасяджэнне
- 13³⁰ – 14³⁰ – Абед
- 15⁰⁰ – 16³⁰ – Праца па секцыях
- 16³⁰ – 17⁰⁰ – Кава-паўза
- 17⁰⁰ – 18³⁰ – Праца па секцыях
- 18³⁰ – 19³⁰ – Вячэра

14 верасня

- 8³⁰ – 9³⁰ – Сняданак
- 9³⁰ – 11³⁰ – Пленарнае пасяджэнне
- 11³⁰ – 12⁰⁰ – Кава-паўза
- 12⁰⁰ – 13³⁰ – Пленарнае пасяджэнне
- 13³⁰ – 14³⁰ – Абед
- 14³⁰ – 16³⁰ – Праца па секцыях
- 16³⁰ – 17⁰⁰ – Кава-паўза
- 17⁰⁰ – 18³⁰ – Праца па секцыях
- 18³⁰ – 19³⁰ – Вячэра

15 верасня

8⁰⁰ – 9⁰⁰ – Сняданак
9³⁰ – 11³⁰ – Пленарнае пасяджэнне
11³⁰ – 12⁰⁰ – Кава-паўза
12⁰⁰ – 13³⁰ – Пленарнае пасяджэнне
13³⁰ – 14³⁰ – Абед
14³⁰ – 16³⁰ – Праца па секцыях
16³⁰ – 17⁰⁰ – Кава-паўза
17⁰⁰ – 18³⁰ – Праца па секцыях
19⁰⁰ – 23⁰⁰ – Святочная вячэра

16 верасня

8⁰⁰ – 9⁰⁰ – Сняданак
9³⁰ – 10³⁰ – Пленарнае пасяджэнне
10³⁰ – 11³⁰ – Постэрная сессія
11³⁰ – 12⁰⁰ – Кава-паўза
12⁰⁰ – 12³⁰ – Выніковая інфармацыя куратараў секцый аб заслуханых дакладах
13⁰⁰ – 13³⁰ – Закрыццё канферэнцыі. Падвядзенне вынікаў
13³⁰ – 14³⁰ – Абед
14³⁰ – 18³⁰ – Экскурсіі
18³⁰ – 19³⁰ – Вячэра

17 верасня

8³⁰ – 9³⁰ – Сняданак
10⁰⁰ – 12⁰⁰ – Ад'езд на Мінск

Запланаваны час для пленарнага даклада - 30 хвілін, секцыйнага - 15 хвілін, уключаючы адказы на пытанні (5 хвілін).

Просім даслаць паведамленне пра неабходнасць афіцыйнага **запрашэння** для ўдзелу ў працы канферэнцыі. Запрашэнне будзе выслана па электроннай пошце пасля атрымання тэзісаў дакладу, арыгінал можна будзе атрымаць па прыездзе на канферэнцыю.

Да сустрэчы на беразе Нарачы!



Кантакты Аргкамітэта:

e-mail: naroch2016@gmail.com

Тел.: +375(17)209-58-03; +375(17)209-58-14; факс: +375(17)209-58-14,

Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці 4, БДУ, біялагічны факультэт, НДЛ гідраэкалогіі, Аргкамітэт